



БЯСПЕКА —
ТРЭНД
ВЯСКОВАГА
ЖЫЦЦЯ

МС

САКРЭТЫ
СТАРАЖЫТНАГА
КРЭВА

19



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

16 КАСТРЫЧНІКА 2020 г.
ПЯТНІЦА
№ 202 (29316)

МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВІСЛАВІЧЫНКА І ДЭПУТАТА МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

ЦЫТАТА ДНЯ



Дзмітрый ПІНЕВІЧ,
выконваючы абавязкі
міністра аховы здароўя:

«Узровень захваральнасці COVID-19 цяпер прыкладна ў два разы ніжэйшы ў параўнанні з вясновым перыядам. Гэта датычыцца і колькасці іштэлізаваных. Пачалася работа на перапрафіляванні ложкавага фонду на прыём «ковідных» пацыентаў. Мы чакаем, што сітуацыя будзе складаная. Але мяркуем, што тыя стандарты лячэння, якія былі выпрацаваны яшчэ вясной, дазваляць прайсці гэтую сітуацыю».



КОРАТКА

- Рэальныя грашовыя даходы беларусаў у студзені—жніўні выраслі на 5,2 %.
- Беларусь увайшла ў топ-20 краін па ўзроўні паштовага развіцця.
- Рэгуляванне цэн на сацыяльна значныя тавары ў Беларусі працянецца да канца года.
- У гарадскім пасёлку Янавічы Віцебскага раёна аднавілі старадаўняе яўрэйскае могілкі. Лічыцца, што могілкам прыкладна 350 гадоў.
- У нашай краіне выздараўлі і выпісаныя 78 583 пацыенты з COVID-19. Зарэгістравана 85 734 чалавекі са станоўчым тэстам на COVID-19. Усяго праведзена 2 144 544 тэсты.
- Больш за 400 крымінальных спраў за парушэнне грамадскага парадку распачата ў Беларусі з 9 жніўня.
- У Брэсцкай вобласці расце колькасць крадзяжоў з банкаўскіх карт. Агульная сума нанесенай трымальнікам банкаўскіх карт маёмаснай шкоды за 9 месяцаў перавысіла Br200 тысяч.



Фота Анатоля КІШЧУКА.

Айцішніца з Мінска Вольга КЛУС — у Зеленаборскім лесе пад Смалявічамі.

Будзьце здаровыя!

«Нават самыя запушчаныя формы паспяхова лечацца»

Анколагі расказалі пра самы распаўсюджаны ў жанчын від раку, генетычныя паломкі і імунатэрапію

Штогод у Беларусі каля пяці тысяч жанчын захворвае на рак грудзей. Чаму гэта адбываецца, якія ў анкапацыентак шанцы паправіцца і чаму паступова рак са смяротнага захворвання пераўтвараецца ў хранічнае, расказалі журналістам у РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М. М. Аляксандрава. Сустрэча была прымеркавана да Сусветнага месячніка барацьбы з ракам грудзей, які з 1993 года праходзіць у кастрычніку.

Рак грудзей у жанчын — на першым месцы

Па прагнозах Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, у 2020 годзе на такі від анкалогіі ў свеце захварэе каля 15 мільёнаў жанчын, шэсць мільёнаў з якіх загіне. Рак менавіта гэтай лакалізацыі ў жанчын у многіх краінах свету знаходзіцца на першым месцы. І Беларусь у гэтай тэндэнцыі — не выключэнне.

СТАР. 4

Нашы людзі

«МНЕ ХАЦЕЛАСЯ Б, КАБ БЕЛАРУСКАЯ ЛАЗНЯ СТАЛА БРЭНДАМ»

Па здароўе да знакамітага лазеншчыка Генадзя Мароза прыязджаюць з многіх краін свету



Стаўленне да лазні ў розных людзей бывае дыяметральна процілеглае. Ёсць аматары «лёгкай пары», перакананыя, што парыльны і вёнік карысныя ў любым узросце і пры любым стане здароўя. Няма і тых, хто лазню не любіць і не прымае. Пагаворым пра тое, ці сапраўды класічная паравая лазня нясе здароўе і даўгалецце? А экспертам выступіць заснавальнік штогадовых народных чэмпіянатаў і фестываляў па паранні ў нашай краіне, судзя міжнароднай катэгорыі па спартыўным паранні, член Міжнароднай асацыяцыі лазневага мастацтва Генадзь МАРОЗ.

СТАР. 5

ISSN 1990 - 763X



20202>



9 771990 763008